


КАГАН ИЗРАИЛ МЕИР (сапр. прозв. Пупко)



Израэль Меир Ха-Кохен, больш вядомы як Хафец Хаім. Яўрэйскі артадаксальны рэлігійны дзеяч. Нарадзіўся ў 1838 г. ў мяст. Дзятлава Слонімскага павета. Скончыў ешыбот (яўрэйскую рэлігійную навучальную ўстанову) у Вільні, з 1855 г. жыў у Радуні. У 1869 г. заснаваў ешыбот (іешыфу) у Радуні, адзін з буйнейшых у наваколлі, вядомы таксама як ешыбот “Хафец Хаім”. У час 1-й сусветнай вайны з 1915 г. у эвакуацыі ў Расіі. У 1917 г. прымаў удзел у стварэнні арганізацыі артадаксальнага рускага яўрэйства “Ахтуд”. У 1921 г. пераехаў у Мінск, крыху пазней вярнуўся ў Радунь, якая адышла да Польшчы. Адзін з заснавальнікаў партыі “Агудат Ізраэль” (“Саюз Ізраіля”), адкрываў першы з’езд партыі ў Вене ў 1923 г. ініцыятар стварэння ў 1924 г. камітэта ешыботаў, вярхоўнага адміністрацыйнага органа ешыботаў у Заходняй Беларусі. Аўтар 21 фундаментальнай рэлігійна-навуковай працы, галоўным чынам па пытаннях этыкі і маралі, першую з іх – “Хафец Хаім” (“Жыццялюб”) – апублікаваў ананімна ў 1873 годзе, назва кнігі ў далейшым стала яго псеўданімам. Вольны ад навуковай працы час аддаваў рэлігійна-этычнай адукацыі яўрэйскага насельніцтва, грамадскай і дабрачыннай дзейнасці. Памёр у 1933 годзе. Пахаваны ў Радуні. У яго гонар назву “Хафец Хаім” носіць кібуц у Ізраілі, шэраг яўрэйскіх навучальных і рэлігійных устаноў у Ізраілі і за яго межамі.

Бібліяграфія:

1. Каган Израил Меир // Краткая еврейская энциклопедия. – Иерусалим, *. – Т. 3. – С. 921—922.
2. Каган Израил Меир // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Воранаўскага раёна / рэд.кал.: Г.П.Пашкоў і інш.; маст. Э.Э.Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 2004. – С. 103.
3. Светозаров, Л. Радунь – городок известный / Л. Светозаров // Воранаўская газета. – 1997. – 27 жніўня. – С. 2—3.
4. Скид, А. Еврейская духовная культура в Беларуси: историко-литературный очерк / А. Скид. – Минск, 1995. – С. 46—47, 72—73.
5. Шлемпо, Г. Радуні — 630 / Галина Шлемпо // Воранаўская газета. – 2017. – 26 ліпеня. – С. 4.